

ПАЧАЛОСЯ ДАТЭРМІНОВАЕ ГАЛАСАВАННЕ

Яно працягнецца да 26 лютага ўключна.

Асноўны дзень галасавання — у нядзелю, 27 лютага

Па словах старшыні Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў Ігара КАРПЕНКІ, папярэднія вынікі рэфэрэндуму па Канстытуцый будучы вядомыя ўжо ў ноч на 28 лютага. «Ва ўсялякім выпадку, колькі выбаршчыкаў прыняло ўдзел у галасаванні, колькі прагаласавала «за» і колькі «супраць». Вынікі рэфэрэндуму падвядзём пасля атрымання пратаколаў абласных і Мінскай гарадской камісій», — адзначыў кіраўнік Цэнтрвыбаркама.

У краіне дзейнічае 5510 участкаў для галасавання. Акрамя таго, створаны 153 тэрытарыяльныя камісіі: абласныя, Мінская гарадская, раённыя, гарадскія (у абласных цэнтрах),

раённыя ў гарадах. З кожнай камісіяй можна звязацца, удакладніць, ці ўнесены грамадзянін у спіс.

Галасаванне будзе арганізавана і ў аддаленых населеных пунктах. «Камісіі будуць ездзіць па вёсках і сёлах, — заўважыў Ігар Карпенка. — Я размаўляў з камісіямі па Мінскай вобласці, у іх нават прадугледжана, што ў некаторыя вёскі будзе прыязджаць спецыяльны транспарт — аўтобус. І людзей падвядуць туды, дзе размешчаны ўчастак для галасавання. Не выключана і тое, што камісія можа праехаць з урнай па хатах непасрэдна ў гэтых далёкіх вёсках».

Для работы на рэфэрэндуме акрэдытавана 160 міжнародных, а таксама звыш 44 тысяч нацыянальных назіральнікаў.



Фота БелТА.

Жыхарка Магілёва Алена ІНЧАНКА з сынам Арцёмам прыйшла на ўчастак у першы дзень датэрміновага галасавання.

ПАЧАЛОСЯ ДАТЭРМІНОВАЕ ГАЛАСАВАННЕ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Лічбы яшчэ не канчатковыя. «Гэта СНД, ШАС, некалькі прадстаўнікоў ад АДКБ, — удакладніў старшыня Цэнтрвыбаркама. — Ёсць палітыкі, дэпутаты, грамадскія дзеячы з шэрагу краін як індывідуальныя эксперты. Яны не прадстаўляюць пэўныя місіі або арганізацыі, а выступаюць выключна як самастойныя эксперты».

Як падкрэсліў Ігар Карпенка, рэферэндум — вельмі сур'ёзная грамадска-палітычная падзея, на якую ідуць яшчэ і пэўныя сродкі. Паводле яго слоў, згодна з каштарысам, на арганізацыю і правядзенне рэферэндуму будзе патрачана каля 20 мільёнаў беларускіх рублёў.

— Я ўсё ж такі рэкамендаваў бы нашым грамадзянам праявіць грамадзянскую актыўнасць, прыйсці на ўчасткі для галасавання і выка-

заць сваё меркаванне адносна таго пытання, якое задаў Прэзідэнт у сваім указе. У гэтым, напэўна, сутнасць праяўлення сваёй грамадзянскасці, — акцэнтаваў увагу старшыня Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў.

А тым часам на базе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі адкрываюцца грамадскі інфармацыйны цэнтр па

назіранні за рэферэндумам. Пачынаючы з першага дня датэрміновага галасавання, тут будзе акумулявацца інфармацыя аб ходзе рэферэндуму ад больш чым 40 тысяч нацыянальных назіральнікаў. Яны ўсе прайшлі неабходнае навучанне, таму поўнасцю кампетэнтныя ў пытанні арганізацыі работы камісій па рэферэндуме.

— Датэрміновае галасаванне — вельмі зручны фармат для

людзей, — заўважыў старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл ОРДА. — На сёння па той інфармацыі, якая ёсць у нас, пэўных праблемных пытанняў няма, і парушэнняў, якія маглі б паўплываць на ход рэферэндуму, не выяўлена. У людзей ёсць магчымасць свабодна прыйсці і свабодна прагаласаваць.

Вераніка КАНЮТА.

ПОЎНЫ ТЭКСТ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ СА ЗМЯНЕННЯМІ І ДАПАЎНЕННЯМІ, ЯКІЯ ВЫНОСЯЦА НА РЭФЕРЭНДУМ, — У НУМАРЫ «ЗВЯЗДЫ» ЗА 22 СТУДЗЕНЯ І НА САЙЦЕ ZVIAZDA.BY